



ГРОДЗЕНСКИ УНІВЕРСІТЭТ

Выдаецца з 1986 года. Выходзіць адзін раз на месяц. Распаўсюджваецца бясплатна
№ 9 (337), 24 кастрычніка 2005 года, панядзелак

ГАЗЕТА УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ «ГРОДЗЕНСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

**Коллективу Учреждения
образования «Гродненский
государственный
университет имени Янки
Купалы»**

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас со знаменательным событием — открытием в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы военного факультета.

Ваш университет — мощный учебный и научно-исследовательский центр Гродненщины, добившийся больших успехов в подготовке специалистов по различным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук. Здесь созданы все необходимые условия для обучения и воспитания настоящих профессионалов своего дела, патриотов Беларуси.

Гродненскому государственному университету с его богатыми и славными традициями наряду с другими ведущими вузами страны доверена ответственная миссия подготовки кадровых офицеров — защитников Родины. Уверен, что вновь созданный факультет займет достойное место в современной системе военного образования, а его выпускники с честью будут нести службу в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В этот торжественный день желаю курсантам и преподавателям нового факультета, всему коллективу университета крепкого здоровья, счастья, успехов в военной службе, учебе и труде на благо Отечества.

**Глава Администрации Президента
Республики Беларусь В.Шейман.**

ВІНШУЕМ ЮБІЛЯРАЎ

Рэктарат, прафкам, Савет ветэранаў вінушаюць з юбілеем і жадаюць моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, поспехаў юбілярам. Нагадваем, калі і каго можна павіншаваць.

✳ 5 лістапада — **Таран Рэгіну Іванаўну**, дэкана факультэта давузаўскай падрыхтоўкі і прафесійнай арыентацыі моладзі.

✳ 11 лістапада — **Ралевіч Мар'яну Антонаўну**, прыбіральшчыцу вучэбнага корпуса № 2.

✳ 27 лістапада — **Філатаву Святлану Аляксееўну**, метадыста вышэйшай катэгорыі дэканата факультэта эканомікі і кіравання.

ВУЧАЦЦА АБАРАНЯЦЬ РАДЗІМУ



Адкрыццё новага факультэта — значная падзея ў жыцці кожнага ўніверсітэта. А калі ў класічным ўніверсітэце адкрываецца ваенны факультэт — падзея гэта набывае асабістую значнасць.

14 кастрычніка 2005 года ў Гродзенскім дзяржаўным ўніверсітэце імя Янкi Купалы адбылося ўрачыстае адкрыццё ваеннага факультэта. Удзел у ім прынялі міністр абароны Рэспублікі Беларусь генерал-палкоўнік Л.С.Мальцаў, старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта У.Я.Саўчанка, шматлікія высокія госці.

Знаходжанне дэлегацыі Міністэрства абароны ў ГрДУ пачалося з наведвання музея гісторыі ўніверсітэта, дзе госці азнаёміліся з экспазіцыяй, у тым ліку і з раздзелам, прысвечаным першым крокам ваеннага факультэта. Міністр абароны зрабіў запіс у Кнізе ганаровых наведвальнікаў музея.

Урачыстае адкрыццё факультэта адбылося ў драматычным тэатры з удзелам гасцей, выкладчыкаў і студэнтаў ўніверсітэта.

У прывітальным слове міністр абароны Л.С.Мальцаў падкрэсліў, што ваенны факультэт у ГрДУ дазваляе канчаткова вырашыць задачу забеспячэння нашай краіны высокакваліфікаванымі ваеннымі кадрамі. Такія факультэты ў грамадзянскіх навучальных установах даз-

валяюць выкарыстоўваць іх навуковы і матэрыяльна-тэхнічны патэнцыял і адначасова з'яўляюцца базай для патрыятычнага выхавання моладзі.

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт заўсёды аператыўна рэагуе на патрэбы рэгіёна, адкрываючы новыя спецыяльнасці, сказаў у сваім выступленні старшыня Гродзенскага аблвыканкама У.Я.Саўчанка, і ваенны факультэт павінен стаць школай фарміравання актыўнай жывецкай пазіцыі ў моладзі, школай падрыхтоўкі абаронцаў Радзімы. Уладзімір Ягоравіч таксама акрэсліў бліжэйшыя перспектывы развіцця нашага ўніверсітэта: стварэнне яшчэ аднаго факультэта — будаўнічага. Гродзенскі рэгіён развіваецца вельмі дынамічна, і ўжо сёння адчуваецца вялікая патрэба ў інжынерах-будаўніках.

Словы ўдзячнасці за дапамогу ў стварэнні ваеннага факультэта выказаў кіраўніцтву Міністэрства абароны і абласным уладам рэктар Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкi Купалы прафесар Я.А.Роўба. Яўген Аляксеевіч пажадаў: «У добры шлях, ваенны факультэт!»

Надзея ВАШКЕЛІВІЧ.
На здымку: рэктар ГрДУ
Я.А.Роўба і міністр абароны
Л.С.Мальцаў у музеі гісторыі
ўніверсітэта.
Фота Людмілы ВОЙДА

«УНИВЕРСИТЕТ — ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД»

«Хочешь сделать мир лучше — начни с себя», — гласит восточная мудрость. «С себя, или с того, что тебя окружает», — добавили студенты ГрГУ и 8 октября претворили данное утверждение в жизнь. В этот день они провели акцию «Университет — за чистый город». В ней приняли участие около ста пятидесяти студентов разных факультетов университета.

В десять часов утра студенты, «вооружившись» рабочими перчатками и мешками для мусора, вышли в урочище Пышки. Там на протяжении двух часов тщательно собирали мусор, который, к сожалению, является неотъемлемым элементом жизнедеятельности большого города.

Каждая бумажка, окурок, пивная бутылка и другие отходы были собраны руками студентов. Затем мешки с мусором, которых набралось больше сотни, погрузили в специальную машину. Горы собранного мусора впечатляли, поэтому все ребята остались довольны проделанной работой. Никто не жалел о затраченном на эту работу времени, ведь выполняли ее ребята с удовольствием.

Организаторами этой акции являлись экологическое волонтерское движение «Pro nobis» факультета биологии

и экологии, первичная организация БРСМ университета, студенческий профком и студенческое самоуправление ГрГУ. Непосредственно руководил акцией студент 5 курса факультета биологии и экологии Виктор Валько.

Надо сказать, что ребята из движения «Pro nobis» проводят такие акции давно и регулярно. Каждую осень ребята убирают территорию возле Каложской церкви. Виктор Валько рассказал, что студенты подготовили проект по уборке территорий возле реки Неман. А так как в последнее мероприятие приняли участие большое число студентов, то, считает Виктор, можно вносить в них соревновательный элемент. Поощрением для участников станет двухдневная экскурсия в Брест и Беловежскую пушу.

Такие перспективы, конечно, заманчивы. Но, думается, что студенты участвуют в таком деле не ради поощрения, ведь они — добровольцы. Самое желанное для них — благодарность горожан, пришедших в чистый лес. Лес, в котором не страшно за маленьких детей. Ведь они будут играть не с осколками стекла, а с прекрасными осенними листьями.

Анастасия РАХМАТУЛИНА, студентка 3 курса филологического факультета.

ДОБРЫЯ ЎРАЖАННІ

Пад час урачыстага адкрыцця ваеннага факультэта ў зале драматычнага тэатра побач са студэнтамі ўніверсітэта прысутнічалі і вучні кадэцкіх класаў сярэдніх школ горада Гродна. Дарэчы, такіх класаў у Гродзенскай вобласці 78 і ў іх вучацца звыш дзвух тысяч хлопцаў. Яны — патэнцыйныя курсанты ваеннага факультэта. Ваенныя факультэты існуюць у Белдзяржуніверсітэце, БНТУ, універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі, Мінскім медыцынскім універсітэце, Мінскім дзяржаўным вышэйшым авіяцыйным каледжы.

Мы пацікавіліся ў некаторых студэнтаў, якія пачалі атрымліваць ваенную падрыхтоўку на новым факультэце, чаму яны захацелі там вучыцца. У адказ пачулі: іх прываб-

лівае магчымаць атрымаць званне сержанта і праходзіць службу ў войску карацейшы тэрмін, прынесці карысць дзяржаве у якасці кваліфікаванага ваеннага спецыяліста.

Таксама студэнты былі адзінадушныя ў сваёй ацэнцы ўрачыстасцяў з нагоды адкрыцця факультэта. Выступленне Акадэмічнага ансамбля песні і танца Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і прэм'ерны паказ спектакля Драматычнага тэатра Беларускай арміі «Не пакідай мяне...», прысвечаны 60-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, вельмі спадабаліся ўсім прысутным. Аб чым сведчылі доўгія апладысменты.

Вольга КАПКОВІЧ, студэнтка 1 курса філалагічнага факультэта.

Наука

На филологическом факультете прошла международная научная конференция «Язык. Общество. Культура», которая посвящалась 10-летию отделения романо-германской филологии. Конференция собрала ученых из многих вузов Республики Беларусь, Польши, Германии, США.

На торжественном открытии конференции участников приветствовали проректор по учебной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ю.Э.Белых и декан филологического факультета В.К.Церлоквич. Живой интерес аудитории вызвали доклады, с которыми выступили на пленарном заседании доктор филологических наук, профессор С.Ф.Мусиенко (ГрГУ им. Янки Купалы), профессор С.Торсон (университет Нью-Мехико, США), кандидат философских наук Л.Морхофф (Свободный университет Берлина), профессор О.Судленкова (МГЛУ).

Пять секций конференции представляли основные направления современного гуманитарного знания. В своих докладах ученые затронули актуальные проблемы социолингвистики и межкультурной коммуникации, прагматики и теории дискурса, коснулись социокультурного аспекта обучения иностранным языкам, проблем взаимодействия литературы и культуры. Работа секций носила плодотворный характер и проходила в атмосфере взаимного уважения. Доклады вызвали живой интерес аудитории, порождали дискуссию.

На заключительном заседании гости горячо благодарили организаторов конференции за высокий научный и организационный уровень конференции и теплый, радушный прием. Руководители секций высказали ряд интересных предложений, на основе которых были выработаны рекомендации для дальнейшей работы.

Адкрываючы рэспубліканскую навукова-практычную канферэнцыю

«Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў», намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар У.І.Навіцкі адзначыў, што ў апошнія гады стала традыцыяй праводзіць канферэнцыі, на якіх абмяркоўваюцца асобныя старонкі жыцця рэгіёна. Такую традыцыю дзесьці гадоў назад пачалі менавіта на гістарычным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янки Купалы. І з кожным годам узровень такіх канферэнцый расце, таму што расце патэнцыял іх удзельнікаў і цікавасць да разглядаемых тэм.

Вітаючы калег, загадчык кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ прафесар І.П.Крэнь канстатаваў, што менавіта супрацоўніцтва кафедры і ўсяго гістарычнага факультэта з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі дазваляе праводзіць такія канферэнцыі на вельмі высокім ўзроўні і вельмі сумесныя даследаванні, вынікі якіх можна будзе пачуць пад час працы секцый.

На канферэнцыі работа шла ў чатырох секцыях: «Праблемы гістарычнага развіцця заходняга рэгіёна Беларусі», «Эканамічны пераўтварэнні ў заходнім рэгіёне Беларусі», «Этнаканфесіянальныя аспекты развіцця заходняга рэгіёна Беларусі», «Шматграннасць культурнага працэсу ў заходнім рэгіёне Беларусі».

З дакладамі на пленарным пасяджэнні выступілі доктар гістарычных навук, прафесар У.Ф.Ладысеў — «Станаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў XX стагоддзі (метадалагічны аспект)»; доктар гістарычных навук, прафесар Д.У. Караў — «Эканамічнае развіццё заходняга рэгіёна Беларусі ў гісторыка-эканамічнай думцы XVI–XX стагоддзяў»; кандыдат філасофскіх навук, прафесар С.А.Габрусевіч — «Прафесар Ігнат Анацэвіч — пачынальнік беларускай гістарыяграфіі».

В советах по защите диссертаций при ГрГУ им. Я.Купалы

Совет К 02.14.02. председатель совета И.П.Мартынов, д. физ.-мат. н., проф.; учёный секретарь совета В.А.Пронько, к. физ.-мат. н., доц.

Учёная степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.02 — «дифференциальные уравнения» присуждена 30 сентября 2005 года Наумович Елене Анатольевне. Работа Е.А.Наумович выполнена в ГрГУ им. Я.Купалы под руководством С.А.Минюка, д. физ.-мат. н., проф.

Н.М.НЕЧУХРИНА, методист высшей категории НИСа.

Репортаж **ПРО КОНЦЕПТОСФЕРУ СЛОВА****И ПРОЧЕЕ...**

11 октября кафедры русского языка и русской и зарубежной литературы филологического факультета отмечали общий праздник — юбилей. Им — 60! Это большой срок для человека, но для науки это время процветания и новых открытий.

9.30 — мы входим в университет в предчувствии праздника. На втором этаже заметное оживление. Там идет регистрация гостей. Каждому, прибывшему поздравить юбиляров, вручают подарки и сувениры. В числе первых зарегистрировавшихся — директор института языкознания НАН Беларуси, преподаватели педагогического колледжа города Гродно, гости из разных районов Гродненской области. Гостям показывают выставку фотографий «Университет — судьба моя», демонстрирующую историю ГрГУ. Рядом с фотовыставкой представлены труды преподавателей кафедр: многочисленные учебники, монографии, пособия.

Побывав на выставке, мы отправились в музей истории университета, где тоже представлены материалы о кафедрах-юбилярах: снимки первых выпускников, учебники, по которым учились первые студенты.

10.00 — начало торжественной части. Гости к тому времени собрались в актовом зале, где вскоре зазвучали теплые слова в адрес юбиляров. Первым выступил ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Евгений Алексеевич Ровба, который поздравил юбиляров и пожелал им дальнейших успехов и процветания. В качестве подарков кафедрам были преподнесены цифровая камера и ксерокс. Декан филологического факультета Виталий Казимирович Церлюкевич вручил Почетные грамоты университета сотрудникам кафедр. Почетными грамотами управления образования Гродненского облисполкома награждены заведующие кафедрами профессор Мария Иосифовна Коношкевич и профессор Татьяна Евгеньевна Автухович.

В честь праздника был снят фильм о кафедре русского языка, в котором преподаватели вспоминали своих наставников, говорили о преобразованиях, произошедших за 60 лет. В 1947 году был первый выпуск на литературном факультете. Сейчас число выпускников обеих кафедр — около 3 тысяч специалистов.

О своих кафедрах рассказали М.И. Коношкевич и Т.Е. Автухович.

Далее слово предоставили гостям... И вновь зазвучали слова благодарности, признательности, любви и уважения к родным кафедрам. Те, кто не смог сказать эти слова лично,



прислали телеграммы с наилучшими пожеланиями. На столе юбиляров росли горы подарков и цветов, поздравляющие (они же выпускники кафедр) показывали свое сценическое мастерство: пели, декламировали стихи. Нынешние и будущие студенты (учащиеся гимназии № 1 г. Гродно) присоединились к поздравлениям.

16.00 — начался «студенческий капустник». Был показан фильм о кафедре русской и зарубежной литературы. «Феерическое шоу» довольно неожиданно открылось «криминальной хроникой», главными действующими лицами которой оказались юбиляры с кафедры русской и зарубежной литературы. Это совместное творение преподавателей и студентов, где «третьему суду» предстояло разбираться в периодическом нарушении прав учащихся (чрезмерной нагрузке и длинных списках литературы).

В течение двух недель преподаватели находились под прицелом видеокамеры, отвечали на каверзные вопросы и вспоминали о своих кино-литературно-музыкальных предпочтениях. Как итог, на свет появилось «досье» на одиннадцать «обвиняемых», из которого можно было почерпнуть много интересной информации. Так, публике стало известно, что любимым героем О.Б. Никифоровой — мультяшный Винни-Пух, а хобби И.В. Егорова — Интернет. Не были забыты и бывшие сотрудники кафедр: «литератор в законе» Н.Н. Соболевская поделилась секретом источника своего внутреннего света. Тем не менее, неофициальность сказана на несерьезном отношении главных героев фильма к съемкам. Например, Т.С. Симонова периодически «скрывалась от

следствия», а А.С. Смирнов высказал ВСЕ свое отношение к уже порядком надоевшим «папарацци», чем сорвал бурные аплодисменты зала.

Впрочем, дело было успешно разрешено, а к обязательному хэппи-энду добавился наставительный возглас судьи: «Per aspera ad astra, филолог!»

Филологический дух не мог не сказаться и на характере постановки. На протяжении всего действия ведущие пытались выяснить, что же составляет концептосферу слова «капустник». Для этого была даже представлена своеобразная модель капусты, которую собственноручно соорудила С.М. Антонова — главный эксперт в области концептов.

Сам же капустник подобрал в себя все жанры сценического творчества. Фрагментом из литературного проекта «Мелодии Фета» и потрясающим по красоте звучания романсом «Одна звезда...» поздравили любимых преподавателей студенты 2 и 3 курсов, а одним из проявлений талантов первокурсников стал изысканный исполненный «Танец цветов». Очень лиричным и неординарным заключительным аккордом стали строки: «Что-то новое в мире. Человечеству хочется песен».

...И весь этот день студенты выражали благодарность тем, кто учит ориентироваться в жизни, кто стал достойным примером для многих и многих поколений. Мы с нетерпением будем ждать нового юбилея, чтобы, будучи уже выпускниками, вновь выйти на сцену и сказать «спасибо» нашему второму дому.

**Виктория БОРОВСКАЯ,
Юлиана ЛОПАТИНА,
Ирина ВОЛОДЬКО,
студентки филологического
факультета.
Фото В.Сытых.**

**Студенческие
годы... Они
никогда не
забываются...**

Через 30 лет встретились выпускники филологического факультета 1975 года, тогда еще педагогического института. На встречу пришли 27 человек из двух групп. Выпускники посетили музей истории университета, прошли по длинным университетским коридорам, заглянули в аудитории, и каждый хоть немного почувствовал себя студентом. Вспомнились бессонные ночи перед экзаменами, первая любовь, стройотряды, взаимовыручка и взаимопомощь, вечера в читальных залах и, конечно, веселая студенческая жизнь от сессии до сессии.

Многие из выпускников добились значительных профессиональных успехов. Т. Волынец стала доктором филологических наук, профессором и преподает в БГУ. В. Лузина работает заместителем председателя Ошмянского райисполкома, А. Быковский — заместителем председателя Лидского райисполкома. Многие стали директорами школ, завучами, работниками библиотек, а большинство всю жизнь отдали школе, стараясь привить своим ученикам любовь к русскому языку и русской литературе. Судьба разбросала бывших студентов не только по разным уголкам Беларуси, но и мира — С. Даныш работает в Монголии, Е. Гулидова — в Италии, И. Протас — в Москве.

Выпускников порадовало и то, что на их встрече присутствовали их любимые преподаватели — С.Ф. Мусяенко и К.В. Вербова. Тепло вспоминались интересные лекции и практические занятия Григорьева, Козлова, Осокиной, Барцевича, Кононовой, Розенфельда, Лавринайтис и других.

...Выпускники разъехались, но обещали встретиться через пять лет.

**Светлана ЖИЖНЕВСКАЯ,
слушательница курсов
журналистики ГГАУ.**

